

Марына СВІСТУНОВА

ДА 410-ГОДДЗЯ ВЫДАННЯ «АНТЫРЫЗІС»

Пачатак ХХІ стагоддзя стаў адлічваць пятую сотню гадоў ціламу шэрагу твораў, якія актыўна вывучаюцца гісторыкамі і філолагамі; твораў, якія былі добра, а часам нават скандальна вядомыя ў Вялікім Княстве Літоўскім; твораў, жанр якіх можна вызначыць як рэлігійна-палемічны. Кожны з такіх твораў ёсць унікальнае сведчанне сваёй эпохі і з гэтай прычыны варты пільнай увагі.

На самым пачатку рэлігійнай палемікі, абуджанай правядзеннем Берасцейскай царкоўнай уніі 1596 года, узікае адно з найбольш вядомых сачыненняў у абарону праваслаўных — «Апокрысіс» Хрыстафора Філалета (Вільня, 1597, на польскай мове; Астрог, 1598, на тагачаснай літаратурнай мове Вялікага Княства Літоўскага, якую мы вельмі ўмоўна (у сувязі з адсутнасцю агульнапрынятага адпаведнага тэрміна) будзем называць старабеларускай). Галоўным літаратурным апанентам Філалета стаў анатанімны аўтар «Антыхрызіса» (Вільня, 1599, на старабеларускай; там жа, 1600, на польскай мове). Паколькі і «Апокрысіс», і «Антыхрызіс» з'яўляюцца творамі рэлігійнай палемікі, то законы апошній прадвызначылі своеасаблівую ўзаемаабумоўленасць іх назваў. *Антыхрызіс* у перакладзе з грэчаскай мовы — ‘супраць адказу, адказ на адказ’. Пад адказам тут трэба разумець книгу Філалета «Апокрысіс», назва якой перакладаецца з грэчаскай мовы як ‘адказ’. Дададзім, што і Філалет складаў «Апокрысіс» як адказ на кнігі Пятра Скарпі «Synod Brzeski» (Вільня, 1596) і «Obrona synodu Brzeskiego» (Кракаў, 1597), таму і даў свайму твору такую назну. Па-за межамі гэтага кантэксту назва «Антыхрызіс» можа падацца незразумелай, аднак яна выключна арганічна ўпісваецца ў «канамастыкон» рэлігійна-палемічных твораў канца XVI стагоддзя.

Аўтарам «Антыхрызіса» лічыцца адзін з «глагоўнейшых архітэктараў» (па трапным выразе С. А. Падокшына [20, с. 4]) Берасцейскай царкоўнай уніі 1596 г. — Інніці Пацей. На нашу думку, дата нараджэння адыграла немалаважную ролю ў станаўленні яго як духоўнай асобы (падрабязней гл. ніжэй), а таму лічым неабходным паведаміць, што нарадзіўся Адам Львовіч Пацей, у будучым Інніці, 12 красавіка (па новым стылі, 1 красавіка — па старым¹) 1541 г. Зямны шлях яго скончыўся 18 ліпеня (па новым стылі) 1613 г.

Пяру берасцейскага і ўладзімірскага ўладыкі (1593—1599), а пазней і першага ўніяцкага мітрапаліта (1599—1613) належыць шэраг друкаваных твораў на старабеларускай і польскай мовах: «Унія» (1595, ст.-бел.), «Справядлівае апісанне ўчынку і справы сінодавай» (1597, ст.-бел.), «Антыхрызіс» (1599, ст.-бел.; 1600, пол.), «Адказ на ліст Мялеція, патрыярха Александрыйскага» (1601, ст.-бел.), «Гармонія» (1608, ст.-бел., пол.), «Рэлігія» (1609, пол.), «Ліст да князя Канстанціна Астроўскага» (1598, ст.-бел., пол.), «Отпіс на ліст клірку Астроўскага» (каля

¹ У 1582 г. быў прыняты спецыяльны эдыкт папы Грыгорыя XIII аб зменах у календаце, у адпаведнасці з якім належала прамінуць 10 дзён, а таму пасля 4 каstryчніка наступіла адразу 15 каstryчніка. Так, напрыклад, невядомы ўдзельнік Берасцейскага сабора 1596 г. піша: *На день звѣзды, зложонный шостого Октября по старому, а 17 по новому, сходился духовенство и рыцерство, послы...* [1, с. 144].

1599, ст.-бел., пол.). На жаль, з твораў Пацяя не захаваліся: «Размова берасцяніна з братчыкам» (1604), «Уваскрослы Налівайка» (1607), «Ерасі, невуцтва і палітыка папоў і мяшчан віленскага брацтва» (1608). З некалькіх соцень рукапісных прамоў, казанняў, гутарак і павучанняў, складзеных Пацеем на старабеларускай мове, захавалася толькі частка. У 1677 г. 74 казанні былі сабраны і выдадзены асобна, а ў 1714 г. яны выйшлі ў перакладзе на польскую мову. Пацей напісаў прадмову, пераклаў на старабеларускую мову і ў 1597 г. выдаў пад адной вокладкай дзве знакамітыя кнігі Скаргі «Synod Brzeski» (Вільня, 1596) і «Obrona Synodu Brzeskiego» (Кракаў, 1597), якія адыгралі вельмі важную ролю ў гісторыі рэлігійнай палемікі, звязанай з Вялікім Княствам Літоўскім. Пацей таксама лічыцца аўтарам кнігі пад назвай «Абарона Фларэнційскага сабора» (Вільня, 1604). Гэта кірылічны варыянт рэлігійна-палемічнага твора «Obrona s. Synodu Florenskiego» (Вільня, 1603), і ён істотна адрозніваецца ад польскамоўнага выдання, аўтарам якога быў Пётр Фёдаравіч або Іосіф Руцкі [7, с. 138]. Унікальны кірылічны экзэмпляр гэтай кнігі сёня знаходзіцца ў бібліятэцы Ватыкану ў Рыме.

Верагодна, піару і намаганням Пацяя належыць і да сёня малавядомы друкаваны твор пад назвай «Ключ на пасхалію» (поўная назва *Ключ на пасхалію водлігъ нового каленъдара римъскаго направленъ*, черезъ Леонарда Авеліа Епископа Сидоньскага. В Рыме, В дрѣкарни Апостольскою Ватыканъскою. рокъ Божего Тисеча ф.ч.с.) [15, с. 22—28; 23]. У дарэвалюцыйнай бібліяграфічнай літаратуры ён вядомы як «Книга о новомъ календарѣ» [11, с. 259—260], «Календарь новый» [18, с. 23—24], «Календарь» [10, с. 9—15]. Надрукаваны — «Ключ на пасхалію» падчас візіту Інніша Пацяя і Кірыла Цярлецкага ў 1595 г. у Ватыкане. Два лісты арыгінала некалі знаходзіліся¹ ў Віленскай публічнай бібліятэцы і лічыліся адзіннымі вядомымі [18, с. 23]. На жаль, іх, як і многія іншыя рабытэзы бібліятэкі, напаткаў лёс страты і небыцця. Сёня твор вядомы ў адзінм экзэмпляры і захоўваецца ў Ватыканскай бібліятэцы. Дарэчы, з таго рымскага падарожжа ў Брэст Пацей прывёз абраз Божай Маці (копію абрэза Божай Маці з базілікі Сантага Марыя Маджора — адной з чатырох галоўных базілік Рыма), які сёня ўшаноўваецца як цудадзейны, пацвярджэннем чаго стала яго ўрачыстая каранацыя ў 1996 г. Абрэз Божай Маці Берасцейскай — першы з сямі каранаваных абразоў на прасторы постсавецкай Беларусі. Сёня абрэз знаходзіцца ў Крыжаўзвіжанскім касцёле г. Брэста.

Імя Інніша Пацяя звязана з адной амаль дэктэктыйнай гісторыяй пра адкрыццё дакумента 1476 г. — «Эпістоліі да папы рымскага Сікста IV». Нібыта сярод старажытных рукапісіў царквы ў Крэве была знайдзена і дадзеная «Эпістолія». З яе тэксту вынікае, што ў 1476 г., больш як за сто гадоў да берасцейскіх падзеяў, троі духоўныя іерархі, у тым ліку і Кіеўскі мітрапаліт Мікалай, і 13 свецкіх асоб з Вялікага Княства Літоўскага зварнуліся да папы рымскага Сікста IV з адабрэннем ідзі аб пераходзе пад яго духоўную ўладу. Натуральная, Пацей як адзін з самых галоўных арганізатораў і праваднікоў уніі не мог не скарыстацца змагчымасці яшчэ раз даказаць упорным (тым, хто не хацеў прызнаці і прыняць унію), што вяртанне да царкоўнай единасці (менавіта так ён разумеў злучэнне праваслаўя і каталіцызму пад адзінствам рымскіх папаў) раней ужо праводзілася ў Вялікім Княстве, а таму імя ніякіх прычын для непрыняція Берасцейскай уніі, якая толькі падмацоўвае факт старажытнага злучэння. Каб пацвердзіць аўтэнтычнасць старажытнага

¹ А. І. Мілавідаў, які апісаў кірылічныя старадрукі Віленской публічнай бібліятэкі, так паведамляе пра знаходку гэтага твора: «Нѣкоторыс листы драгоценныхъ и даже теперь совсѣмъ исчезнувшихъ изданій найдены были въ самой же публичной библіотекѣ при ея детальнѣмъ описаніи, при чёмъ эти листы иногда оказывались на переплетахъ и обложкахъ книгъ. Такъ былъ найденъ заглавный листъ неизвѣстной дотолѣ библіографіямъ книги «О календарѣ новомъ» [18, Предисловіе, с. 6].

рукапісу, Пацей нават наладзіў у віленскім магістраце «экспертызу», па выніках якой было зроблена і запісана до книг месцьских радецаўкіх неабходнае заключэнне аб сапраўднасці «Эпістолії» (Грамата, 197—198). Пасля чаго ў 1605 г. намаганнямі Пацея «Эпістолія» была выдадзена ў кірылічным варыянце, а таксама на польскай мове і такім чынам даведзена да грамадства. Праўда, сумненні ў аўтэнтычнасці твора, апублікованага Пацеем, бліскучым майстрам мастацкага слова, доўгі час заставаліся. Нават Я. Карскі ў сваім вядомым аглядзе беларускага пісьменства піша пра «Эпістолію» як пра падлог [12, с. 202]. У сучаснасці найбольш грунтоўнае навуковае даследаванне «Эпістоліі» здзейснена Г. Я. Галенчанкам і дэталёва прадстаўлена ў яго аўтарытэтнай манаграфіі «Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных сувязей Беларусі XV — сярэдзіны XVI ст.» [7, с. 137—141; гл. таксама 6]. На падставе аналізу гістарычных, бібліографічных і літаратурных крыніц і — самае галоўнае — вядомых на сённяшні дзень спісаў і перадрукаў «Эпістоліі», аўтар манаграфіі прыходзіцца да заключэння аб сапраўднасці дакумента, некалі апублікованага Пацеем [7, с. 308].

Сёняння вядомы і тэкст духоўнага завяшчання Пацея — тастамента — у адпаведнасці з якім пахаваць яго маглі ў адным з чатырох месцаў: Уладзіміры на Валыні, Брэсце, Вільні, Навагародку (Тастам., с. 391—396). Як лічыць С. А. Падокшын, такі выбар Пацея «ўскосна сведчыць пра яго жаданне быць пахаваным на роднай беларускай зямлі» [20, с. 11]. Ва ўсіх чатырох гарадах знаходзіліся епіскапскія рэздэнцыі. Але, галоўнае, з кожным з гэтых месцаў былі звязаныя пэўныя падзеі яго бурлівага жыцця. Памёр першы ўніяцкі мітрапаліт ва Уладзіміры на Валыні, дзе і пахаваны.

У адпаведнасці з тагачаснай традыцыяй усе творы, якія прыпісваюцца пяру Пацея (натуральна, за выключэннем лістоў і тастамента), выйшлі без указання яго імя — аナンімна. Аўтарства сваё Пацею не тое, каб старанна хаваў, але і не афішыраваў. Можа быць, лічыў, што літаратурная палеміка — справа не адпаведная яго высокаму духоўнаму сану. Магчыма, працягваў старажытную літаратурную традыцыю не называць імя аўтара. Ці разумеў, што ўздел у літаратурнай палеміцы можа пагражаць асабістай бяспечы¹. Ва ўсялякім разе ні ў водным сваім палемічным творы ён не дае фактычных падстаў для пазнавання асобы аўтара, які амаль паўсяднна прэзентуецца як хрысціянскі свяшчэннік. Так, у «Справядлівым апісанні ўчынку і справы сіондавай» аўтар піша пра сябе як пра *шдного зъ преложоныхъ дѣловыхъ церкви рѣское* (Справ. апіс., А). У «Гармоніі» ён ніяк сябе не называе, абыходзячы такую неабходнасць. І толькі аднойчы ў творы, з якога пачалася палемічная літаратурная дзеянасць Пацея, — «Унія» — ён рытартычна ўсклікае: *A намъ, горкимъ часто епископомъ* (тут і далей выдзяленне наша — М. С.), *которые власть не отъ постолитого человѣка, але отъ Бога и отъ порадныхъ пастырей въ церкви Божай постановленыхъ зъ рукоположениемъ ихъ маю, не имеетъ быти волно о лѣпишомъ порадку въ церкви Божай и о направѣ старатися!* (Унія, 3-Аг). Менавіта гэтае слова даследчыкі прыцягваюць як сведчанне таго, што аўтар твора меў сан вышэйшай (трэцій) ступені — епіскапа. Праўда, гэтае ж слова можна разумець і ў больш агульным сэнсе — ‘духоўнік кіраўнік’, асабліва калі ўлічыць, што ў грэчаскай мове, з якой яно паходзіць, слова *епіскат* мае значэнне ‘наглядчык’. У такім агульным значэнні гэты назоўнік цалкам стасуеца з прыведзеным кантэкстам. Паказальна, што больш нідзе, наколькі нам вядома, Пацей-аўтар не называе сябе епіскапам.

Непасрэднае тлумачэнне таго, чаму «Антырызіс» выйшаў без указания імя аўтара, знаходзім на самым пачатку твора ў польскамоўнай частцы, бо адпаведная кірылічнае не захавалася (Antir., 12—13; пераклад наш. — М. С.):

¹ Пазней, у ліпені 1609 г., на Пацея, які ішоў праз рынак у Вільні, і сапраўды быў здзейснены замах, у выніку якога першы ўніяцкі мітрапаліт страціў два пальцы на левай руцэ.

Паколькі ён сам сваё ўласнае імя ўтaiў і ў сваёй книжцы назваець не захацеў і сам сябе нягодным, каб людзі яго ведалі, асудзіў, — таксама і я, які тую справу на сябе ўзяў, каб на некаторыя яго баламутні, хоць і не на ўсе, адпісаць, не называю свайго імя ў гэтых адказе майм, хаця і мог бы зрабіць гэта бяспечна, бо прауды, якой тут у пісанні майм як моцнага фундаменту трывмаюся, дасць Пан Бог, не паўстыдаюся. Але раз ён як нягодны сам сваё імя зататiў, то і мне не годна свайго імя такому называць. Але калі лічыць сябе сумленным, няхай падпішацца пад сваёй книгай. А я не толькі таксама мог бы яму сваё імя ў пісьме называць, але і сам, безумоўна, на кожным месцы адпавядзець яму буду і няпрауду яго і блузнерства яўнае паказаць яму готовы. Такім чынам, галоўны аргумент аўтара «Антрызыса» — этичны — немагчымасць стаць на адзін узровень з «нягодным» ананімным аўтарам «Апокрысіса». Разам з тым аўтар «Антрызыса» запэўнівае, што, калі аўтар «Апокрысіса» назаве сябе, то і ён абавязкова адкрые сваё імя.

У «Антрызысе» аўтар адсылае чытача, які захацеў бы больш даведацца пра берасцейскую падзею, да сачынення «Справядлівага апісанне ўчынку і справы сінодавай»¹: *Пойдемъ же до поступку того соборыща ихъ противного (тут гаворка ідзе пра праваслаўны сінод, які праходзіў асобна) — заўвага наша, М. С.): якій быль, где и на которомъ местицу, и съ кимъ? Хочешъ ли ведати, християнъский брате, чытай собе книжъки Рускіе, друкованыя у Вильни, въ року 1597, не тые, на которые Філялеть одпись чынить, але другие, которымъ написъ: Справедливое отписанье поступку и справы синоду Берестейского. Хотяжъ и то добре ведаемъ, ижъ противницы наши где-кольвецъ ихъ достати могутъ, палять, а то, жесбы ся люде хитрости ихъ не доведали.*

Вишак же и въ тыхъ моихъ книжкахъ на свое мѣстѣ, каждое речи, яко ся што дѣяло, прыпомнити не пробачу. (Антры., 33)

Пазбаўленыя наступнага канцэктру выдзеленыя слова, здавалася б, і сапрауды прама ўказваюць на тое, што аўтарам і «Справядлівага апісання ўчынку і справы сінодавай» і «Антрызыса» з'яўляецца адна і тая ж асона [гл., напр., 21, с. 105]. Пагаджаемся з гэтай высновай, аднак прыходзім да яе на падставе агульнасці моўна-стылевых харектарыстык тэксту: падабенства мовы, вобразных сродкаў, спосабаў вядзення палемікі і інш. А вось працяг прыведзенага вышэй абзаша сведчыць пра тое, што аўтар пад тыми сваімі книжкамі меў на ўвазе якраз «Антрызыс», а не «Справядлівага апісанне ўчынку і справы сінодавай»: *Вишак же и въ тыхъ моихъ книжкахъ на свое мѣстѣ, каждое речи, яко ся што дѣяло, прыпомнити не пробачу (не праміну прыгадаць. — М. С.). Только для Пана Бога прошу всіхъ правоверныхъ християнъ: уважьте то у себе — слушне ли и справедливе зъ митрополитомъ и зъ владыками сторона противъная поступала, бы тежъ и найвіннѣшими быти мели? Бо хотя тежъ Філялеть шыроко тую речь розъзвель, листовъ и привильевъ въ книжки свое наклаль, але на якомъ фундаменте то збудовать — кожны бачъны (уважлівы. — М. С.) розсудити можетъ. На што все, кгдз прыйдеть до котарое речы, порядкамъ на свое мѣстѣ откажется ему. (Антры., 33—34)*

І менавіта ў «Антрызысе», калі дойдзе справа да разгляду акрэсленых пытанняў, будзе дадзены адказ на іх. Невыпадкова ў апошнім скаже дзеясловы маюць форму будучага часу.

¹ А ў самім «Справядлівым апісанні ўчынку і справы сінодавай» Пацей спасылаеца на книгу Пятра Скаргі «O rządze y jedności kościoła Bożego pod iednym pasterzem» (Кракаў, 1590): *A kto хочет w tamty wiedzieć źyskałamъ его до swychъ книжокъ Ź. книжъ Петра Скарги w poradkѣ и единosti церкви боже выданы попольскѣ, в рокѣ, „афч. (Справ. апіс., Ад).*

² Пароўн. яшчэ: *nie kladę imienia swego w tym responsie moim* (Antir., 12) — не называю імя свайго ў гэтым адказе майм — паведамляе Пацей літаральнна на першых старонках «Антрызыса», разумесночы пад адказам гэты ж твор (гл. вышэйпрацытаваны ўрывак).

Такая наша трактоўка дадзенага пасажа грунтуеца і на разуменні адметнасці старажытнага займенніка. Справа ў тым, што ў сучасніці мы супрацьпастаўляем *этны* ('бліжэйшы') і *той* ('аддалены', 'іншы') прадметы гаворкі, паказваючы на іх адпаведнымі займеннікамі. Аднак у старабеларускай мове ўказание на аддалены прадмет «стаў выконваць займеннік *той* (*тотъ*)», а паказальнік на бліжні прадмет *сей* (*сий*), *сия*, *сие* выпаў, функцыю апошняга ўзяў на сябе ўказальны займеннік *геты(й)*, *гета(я)*, *гета(е)*, што ўзнік шляхам складання форм *той* (*тотъ*), *тая* (*та*), *тое* (*то*) з указальнай часццю *ге*. У старабеларускіх помніках гэты займеннік *пашиэрэнін не атрымаў*, фіксация яго тут абмяжоўваецца спарадычнымі выпадкамі» [4, с. 119]. Такім чынам, паколькі займеннік *геты(й)* у літаратурнай мове таго часу фактычна не выкарыстоўваўся, можна канстатаваць, што ў прыведзенай цытате адсутнічае і супрацьпастаўленне, выражанае сучаснымі займеннікамі *этны* ('бліжэйшы') і *той* ('аддалены', 'іншы'). Да ўказальных займеннікаў старабеларускай мовы акрамя *той* (*тотъ*) і *сей* (*сий*) адносіліся і займеннікі *онъ* (*оный*), *овъ* (*овый*)¹. Аднак выкарыстоўваліся яны значна радзей і мелі значэнне, блізкае значэнню займенніка *той* (*тотъ*). Лічым, што ў дадзеным кантэксле выраз *въ тыхъ моихъ книжскъ трэба судносіць менавіта* з «Антрызысам», а таму ён не можа лічыцца сведчаннем прыналежнасці аўтарства «Антрызыса» і «Справядлівага апісання ўчынку і справы сінодавай» адной і той жа асобе, пра што сведчыць, як ужо гаварылася вышэй, найперш агульнасць моўнастывальных харктарыстык абодвух тэкстаў, а зусім не дадзены пасаж.

Няхай сучаснага чытача не бянтэжыць форма множнага ліку назоўніка, які абазначае насамрэч адзін твор: *въ тыхъ моихъ книжскъ* — мы маєм справу з традыцыйнай формай, якая ўзыходзіць да старажытнага назоўніка *къниги* ('кніга'). Дарэчы, у «Отпісе на ліст кірыка Астрожскага» Пацей адсылае чытача до *книжокъ, названыхъ Антизысъ* (Отпіс, 542), выкарыстоўваючы ізноў жа форму множнага ліку.

Думаеца, многія з тагачасных чытачоў здагадваліся, хто стаіць за радкамі апанімічных кніг, што так хваливалі грамадства, занітае спрэчкамі вакол царкоўнага аб'яднання. Але, напэўна, не ўсе ацанілі дасканаласць імя аўтара. Самі па сабе імя і прозвішча — *Іпацій Пацей* — з'яўляюцца своеасаблівым прыкладам мастацкіх адносін да слова, якім віртуозна валодаў іх носьбіт. Свецкае імя Пацея — Адам Львовіч; Іпаціем ён стаў у 1593 г., падчас прыніцца пострыгу. Вядомы тэкст граматы ад 20 сакавіка 1593 г., пасланай каралём Жыгімонтам III Кіеўскому мітрапаліту Міхailу, з рэкамендацыяй Пацея на пасаду епіскапа Уладзімірскага і Берасцейскага і загадам пасвяціць яго *водлугъ закону Греческого на тотъ стань духовный епископскій* [1, с. 62—63]. А ўжо 1 красавіка (па старым стылі) упаўнаважаныя прымалі маёмасць, належную новаму ўладыку [25, с. 29]. На нашу думку, цырымонія пострыгу магла адбыцца 30 або 31 сакавіка (па старым стылі). Менавіта ў гэты дзень праваслаўная царква, што захавала *стары* календар, ушаноўвае памяць свяцінамучаніка Іпація Гангрскага², які ў такім

¹ Параўн., у вышэйпрыведзенай цытате: *Щыламъ его до твыхъ книжокъ* (Справ. апіс., Ад) — адсылаю яго да тых кніжак.

² У праваслаўным месяцаслове вядомы Іпацій (дзень памяці 14.12 — даты падаюцца па старым стылі), Іпацій Візантыйскі, мучанік (3.06), Іпацій Гангрскі, свяцінамучанік, епіскап (31.03; 16.11), Іпацій Эфескі, свяцінамучанік, епіскап (21.09), Іпацій Пярсідскі, свяцінамучанік, епіскап (20.11), Іпацій Пячорскі, цалебнік (28.08; 31.03), Іпацій Руфіанскі, ігумен (31.03), Іпацій Сінайскі, праладобны мучанік (14.01), Іпацій Трыпалійскі, мучанік (18.06). (Паводле сайту <http://days.pravoslavie.ru> і <http://pravoslavie.by>). Такім чынам, на 31.03 прыходзіцца ўшаноўванне памяці ажно трох Іпаціеў: цалебніка Іпація Пячорскага, ігумена Іпація Руфіанскага, свяцінамучаніка Іпація епіскапа Гангрскага. Лічым, што нябесным апекуном Пацея стаў менавіта свяцінамучанік Іпацій епіскап Гангрскі, якога асабліва шанаваў праваслаўны Усход.

разе можа лічыцца нябесным апекуном прыняўшага манаства Пацея. Урачыстая хіратанія Пацея адбылася 27 мая (па старым стылі) [25, с. 29]. Вельмі важна, на наш погляд, што дзень прыняцця Пацеем манаскага імя амаль супаў з яго ўласным днём нараджэння — 1 красавіка (па старым стылі), а прозвішча рода, да якога ён належаў, — *Пацей* — паходзіць ад імя дзеда Адама Львовіча, якога звалі *Inaciem* (*Пацеем*)¹. Грэчанскае паходжанне імя *Inacij* ('найвышэйшы') на беларускай моўнай глебе трансфармавалася. Паводле назіранияў М. В. Бірылы, «ІПАТАЙ» Зарэгістравана ў XVI і XVIII стст. 7 разоў у форме *Патей* [...] можна рэканструюваць 18 форм і варыянтаў імені *Inatij*: *Inat*, *Пацей*, *Пацейка*, *Пацяйчук*, *Пац*, *Паука*, *Пацай*, *Пацайка*, *Пацук*, *Пацэй*, *Пацэйка*, *Пацян*, *Пацулян*, *Пацыла*, *Пацына*, *Пацынка*, *Пацюшка*, *Пацютка*. У Беларусі, па сведчанні помнікаў пісьменніцці і СБП, ужываліся дзве ўсходнеславянскія формы: форма на [-ей] у варыянтах *Пацей*, *Пацэй* і форма без канцавога [-ий] — *Inat.*» [3, с. 90]. Такім чынам, словазлучэнне *Inacij* *Пацей* ёсць па сутнасці паўтарэнне аднаго і таго ж уласнага імя, змененага фанетычна, дзякуючы чаму спалучэнне і набыло такое гарманічнае гучанне.

Ці ведаў Пацей пра фанетычную дасканаласць уласнага імя і прозвішча? Думаем, што Пацей, які не толькі шанаваў маствацкое слова, але і сам вельмі ўмела ім карыстаўся, разумеў і цаніў сугуччу ўласных імя і прозвішча. Па даўняй хрысціянскай традыцыі ён, як асока духоўная, называе толькі імя, без прозвішча, і ўказвае свой сан: *Ипатей епископъ, властною рукою* [1, с. 68, 70]; *Ипатей епископъ Володимерскій и Берестейскій* [1, с. 81, 93]. У лісце ад 3 чэрвеня 1598 г. да князя Астрожскага Пацей называе сябе ў адпаведнасці з тагачасным лістоўным этыкетам: *многогрешный слуга церкви Божое и богомолець его королевское мости и вашое княжецкое милости Ипатей, епископъ Володимерскій и Берестейскій* (Ліст, 435). А пад лістамі да Кіеўскага мітрапаліта Міхаіла (ад 16 снежня і 11 лютага 1595 г.) Пацей, як малодшы па сану, падпісаўся *Вашей милости, моего милостивого пана и старшого, слуга и сынъ послушный, смиренный Ипатей епископъ* [1, с. 82, 86]. Пад духоўным завяшчаннем самога Пацея заходзім подпіс *Ипатей архиепископъ власною рукою сесь тестаментъ подписалемъ* (Тастам., с. 395). Радзей пад дакументамі сустракаеца подпіс Пацея з указаннем імя і прозвішча. Так, напрыклад, дапаўняў тастамента Пацея рэестр, напісаны на польскай мове, які рэгуляваў падзел рухомай маёрасці і быў падпісаны *Hippatius Pociey, mitropolit Kiowsky i wszystkie Rosi, w³adyka Włodzimierski i Brzesky, własna ręka* [2, с. 415]. А ў тэксле тастамента чытаем: ... я, *Ипатей Потей, Божюю милостию архиепископъ митрополитъ Киевъскій, Галицкій и всея Руси, владыка Володимерскій и Берестейскій...* (Тастам., с. 392). Пад іншым вельмі важным дакументам — саборнай граматай ад 8 каstryчніка 1596 г. аб прыняцці уніі — епіскап Уладзімірска-Берасцейскі падпісаўся другім пасля Кіеўскага мітрапаліта Міхаіла: *Ипатей Потѣй, Божюю милостию епископъ Володимерскій и Берестейскій, рукою властною* [1, с. 141]. Імя і прозвішча *Ипатія Потѣя, прото-архонта, епископа Володимерского и Берестейского называюща* і ў самім тэксле саборнай граматы [1, с. 141], а таксама і ў акружной каралеўскай грамаце ад 14 чэрвеня 1596 г., где паведамляеца, што *выправлены были послами до светого папежа, до столицы апостольской Римской, велебные, Ипатей Потей епископъ Володимерскій и Берестейскій, и Кирило Терлецкій, ексархъ, епископъ Луккій и Острозскій* [1, с. 97]. А пры ўнясенні ў гродскія, земскія і інш. афіцыйныя кнігі дакументаў, якія былі складзены пры жыцці Уладзімірска-Берасцейскага епіскапа і ў якіх сустракаеца яго імя, выкарыстоўваючы формы накшталт *в Бозе велебный*

¹ *Пацей*, шляхецкі род герба «Вага». Родапачынальнік Ходзька Каранеўскі, сын якога Тышка за службу ў вялікага князя Казіміра [1440 — 92] атрымаў некалькі вёсак у Камянецкай воласці. Ад імя яго сына Пацея пайшло родавое прозвішча [4, с. 420].

отець Іпатей Потей, митрополіт Київський, Галицький і всєя Руси, владыка Володимирський и Берестейський [гл. 2, с. 312, 320, 330, 338, 342, 387, 389, 390, 391, 392, 399, 411, 415]. Такім чынам можна адзначыць, што форма афіцыйнага імя на мяжы XVI — XVII стст. была абумоўлена сферай выкарыстання: у рэлігійнай сферы ўказваліся толькі імя і сан, а ў афіцыйна-справавой сферы ўказваліся імя, прозвішча і сан, прычым існавалі досьцьць сталых адпаведных формул гэтага ўказания при адначасовай магчымасці іх вар'іравання.

Большасць твораў Пацея напісана на тагачаснай літаратурнай мове Вялікага Княства Літоўскага, якую досьцьць умоўна (паколькі яна не можа лічыцца ні набыткам выключна беларускім, ні набыткам выключна украінскім) мы называема старабеларускай, частка — на тагачаснай польскай. Цалкам натуральная, што гэтыя тэксты ўжо неаднаразова выступалі аб'ектам лингвістычных даследаванняў, аднак грунтуюны працы аб мове твораў Пацея яшчэ неперадзе. Дарэчы, на іх неабходнасць ужо даўно звяртаюць увагу не толькі гісторык-філолагі, але і гісторык філасофіі і рэлігіі на землях Беларусі. Так С. А. Падокшын, разважаючы над нацыянальнай прыналежнасцю Пацея, слушна заўважае: «... тут сваё важкае слова павінны сказаць спецыялісты-філолагі, прааналізаваўшы мову твораў Пацея-пісьменніка» [20, с. 10].

Неабходна адзначыць, што Пацей як майстар мастацкага слова знаходзіўся ля вытокаў беларускай паэзіі. І хаты сёння вядомы ўсяго толькі адзін яго паэтычны твор, напісаны па-польску, тым не менш і яго нельга пакінуць убаку пры даследаванні гісторыі беларускай паэзіі. Тэксту вышэйзгаданай «Эпістолі» (1605) папярэднічай вершаваны зварот да чытачоў: у польскамоўным выданні — «Parenetica. Jednego do swej Rusi» (с. 6 нн. — 7 нн.); на жаль, як паведамляе Г. Галенчанка, «сучаснае месцазнаходжанне кірылічнага выдання невядома» [7, с. 284], можна толькі выказаць здагадку, што ў ім быў пададзены верш на старабеларускай мове. У «Антalogii даўній беларускай літаратуры» змешчаны пераклад верша Пацея, таленавіта зроблены Алесем Бразуновым (гл. Паранэтыка). Але не толькі з-за складання адзінага дайшоўшага да нас верша варты гаварыць пра паэтычную дзеянасць Пацея. Паводле нашых назіранняў, мове яго палемічных твораў уласціва адметнасць, якую можна назваць інгэнцыйнай да рыфмавання выкazвання [22]. Праяўлецца яна рознымі спосабамі. Напрыклад, асобныя выкazванні пабудаваны так, што выказнікі ў іх утвараюць рад лексем, якія рыфмуюцца і да таго ж маюць выразную стыльную афарбоўку: *бо за ихъ стараньеъ злость и неправость увесѣѣ обфитуетъ* (знаходзіцца, пашыраецца. — М. С.), *а любовь стынетъ и до конца гинетъ* (Унія, 46); *не то^м которыи почнетъ, але которыи доконаеть, благословенный бываетъ* (Справ. апіс., Д); *бо не такъ верышъ, яко пишешъ, ани такъ пишешъ, яко видишъ (и читашъ), але што лепшого минаешъ* (Антыр., 247); *Мощы светыхъ церковъ Восточная завжды въ почтивости лѣгла и теперь маеть, и учтиве ихъ ховаеть, храмовъ Божыхъ и антимисовъ безъ нихъ не посвещаетъ* (Гарм., 15 адв.) і інш.

Сучасная даследчыца гісторыі юніяцтва на Беларусі С. Марозава не толькі звярнула ўвагу на паэтычны талент Пацея, але і вельмі слушна адзначыла, што Пацей стаяў таксама і ля вытокаў айчыннага крыніцазнаўства і гістарыяграфіі — ён не толькі працаўаў са шматлікімі крыніцамі, але і ўпершыню надрукаваў адну з іх (маецца на ўзвеце публікацыя «Эпістолі» — заўвага наша, М. С.) [17, с. 168—169]. Фактычна ўсе пісьменнікі-палемісты працавалі з крыніцамі, без прыцягнення якіх немагчыма весці дыскусію, абронтуваваць уласныя высновы, абергнуць апанента, зрабіць аўтарытэтную спасылку, пераканаць чытача. Натуральная, Пацей таксама карыстаўся шматлікімі дакументальнімі крыніцамі, і ў гэтым яго літаратурна-палемічная дзеянасць не адрозніваецца прынцыпова ад дзеянасці іншых тагачасных пісьменнікаў-палемістаў. Аднак менавіта Пацей быў першым, хто наладзіў экспертызу старажытнай крыніцы і нават атрымаў афіцыйны дакумент ад віленскага магістрата аб яе аўтэнтычнасці. Выпадак па тых часах проста беспрэцэдэнтны.

Літаратурная спадчына Іпація Пацея багатая і вартая самага ўважлівага вывучzenia, упэўніца ў чым можна, пазнаёміўшыся з адным з яго твораў — «Анттырызісам».

У адпаведнасці з барочнай традыцыяй поўная назва твора доўгая, віціеватая і змястоўная. Можна толькі выказаць здагадку, што польская назва адпавядзе больш раннім па часе назве кірылічнага варыянта, у якім 24 пачатковыя старонкі не захаваліся. На тытульнай старонцы польскага варыянта пазначана: *ANTIPHRISIS abo apologia przeciwko Krzysztofowi Philaletovi, który niedawno wydał ksiąszki imieniem starożytny Rusi religij Greckiey przeciw ksiąszkom o synodzie Brzeskim napisanym w roku Państkim 1597. W Wilnie. Przez Daniela Lanczyckiego. Roku Państkiego 1600.*¹ (Antir., ненум.). Кірылічны варыянт книгі ўнікальны — сёня вядомы адзіны экземпляр, які захоўваецца ў фонды старадрукаваных кніг Расійскага дзяржаўнага архіва старажытных актаў (былы Цэнтральны дзяржаўны архіў старажытных актаў) у Маскве [13]. Мяркуючы па яго апісанні [гл. 13], гэта той самы старадрук, які некалі належаў Маскоўскаму галоўнаму архіву Міністэрства замежных спраў і паводле якога была выканана публікацыя ў «Рускай гістарычнай бібліятэцы» (Анттырызіс, гл. прадмову да ўсяго тома, с. VI). Цалкам верагодна, што гэта і той самы экземпляр, які некалі належаў князю М. А. Абаленскаму і паводле якога ў чацвёртым томе «Актов, относящихся кистории Западной России, собранных и изданных Археографическою комиссию» была зроблена публікацыя працытаваных у «Анттыризісе» документаў [1, с. 88—90, 63—66, 97—99]. Ва ўсякім разе пасля ліста Іпація да князя Астрожскага змешчана наступнае ўказание: «Выписано изъ старопечатной ветхой книги, содержащей въ себѣ апологію Уніі. Она вся напечатана курсивными литерами, въ 4 д. л. на 547 страницахъ, въ числе которыхъ недостаетъ однако несколькихъ тетрадей въ началѣ книжки, также и листа выходного, а потому заглавіе ея опредѣлить съ точностью трудно. Екземпляр этой рѣдкой книги принадлежитъ Члену Археографической Комиссіи, князю М. А. Оболенскому» [1, с. 90].

Кірылічны варыянт «Анттыризіса» ўйдзяе сабой кніжку фарматам у 4°, на-друкаваную курсіўным шрыфтам, адным (чорным) колерам. Непасрэдна твор займае 415 старонак, аднак ацалелі не ўсе з іх. Як гэта часта здараеца са старажытнымі кнігамі, найбольш пацокдженым аказаўся менавіта пачатак. Кірылічны тэкст пачынаеца ажно з 25 старонкі, старонкі 29—32 адсутнічаюць, далей старонкі ідуць, пачынаючы з 33; не захаваліся і старонкі 263—270. Замыкае твор зварот да хрысціян, злучаны з прывілеем каралёў Рэчы Паспалітай і аўтарскім каментарыямі (старонкі 406—434). У самым канцы кірылічнага варыянта (як, дарэчы, і польскамоўнага) змешчаны два самастойныя творы: «Ліст Іпація Пацея да князя Астрожскага» (434—476), «Отпіс на ліст неякага клірку Астрожскага» (481—547).

Польскамоўны варыянт кнігі мае 181 старонку і пачынаеца з тытульнай, на якой размешчаны загаловак і адварот якой пусты; старонкі 1—3 займае прысвячэнне канцлеру ВКЛ Льву Сапегу, напісаное на лаціне; далей (старонка 4) размешчаны таксама лацінамоўны ліст з канцылярыі Яна Замойскага, у якім, між іншым, гаворыцца, што сам князь нічога не ведаў ні пра прысвяченаніе яму «Апокрысіс», ні пра яго аўтара. На 5 старонцы яшчэ раз падаеца назва кнігі і змешчана невялікае ўпрыгожанне; старонкі з 6 па 15 займае прадмова да чытача. Астатняя частка польскамоўнага «Анттыризіса» пры паразніні яе з ацалелай кірылічнай выяўляе шэраг тэксталагічных несупадзенняў, аналіз якіх дазволіў навукоўцам прыйсці да

¹ Анттыризіс або абарона супраць Крыштафа Філалета, які нядайна выдаў кніжку ад імя старажытнай Русі грэчаскай веры супраць кніжкі пра сінод Берасцейскі, напісанай у року Панскім 1597. У Вільні. Праз Даніэля Ланчыцкага. Року Панскага 1600. (Пераклад наш. — М. С.)

высновы пра больш позні час стварэння польскамоўнага варыянта «Анттырыгіса». У аддзеле рукапісаў, рэдкай і старадрукаванай кнігі Нацыянальнай бібліятэці Беларусі можна азнаёміцца з мікроформай польскамоўнага тэксту.

Сцісла апісаць змест «Анттырыгіса» вельмі цяжка, паколькі ў гэтым творы, як і ва многіх іншых рэлігійна-палемічных выданнях таго часу, гаворка ідзе на злабадзенныя тэмы, звязаныя з Берасцейскай царкоўнай уніяй. Так, напрыклад, горача абмяркоўваліся ўмовы і аbstавіны правядзення царкоўнага сабора, а да-кладней — двух асобных царкоўных сабораў, што адбыліся ў 1596 г. у Брэсце: ці на належным месцы праводзіліся, ці была зроблена папярэдняя абвестка пра іх, хто браў у іх удзел, ці маглі прымічаць удзел у царкоўным саборы свецкія асобы, і ці могуць яны наогул разважаць пра духоўныя справы, ці мог сабор адбыцца, калі не ёсць ўладыкі прысутнічалі на ім, які з сабораў «важнейшыя» — той, дзе знаходзіцца мітрапаліт, ці той, дзе знаходзіцца патрыярх, ці маглі два ўладыкі з патрыярхам адлучыцца і асуздзіць пяцёх ўладык і мітрапаліта і інші. Другое не менш шматлікае кола пытанняў было звязана з абмеркаваннем *всіхъ пунъктовъ науки, о которые церковъ Греческая зъ Рымляны споръ ведеть, сяродъ якихъ найважнейшыя* — гэта пытанні пра паходжанне Святога Духа (філіюкве), пра існаванне чыстыція (пургаторыя), пра антыхрыста, яго слуг і знакі, пра прыярытэт духоўнай улады (папа рымскі — канстанцінопальскі патрыярх), пра неабходнасць зменаў у календары.

Можна адзначыць, што выступіўшы супраць кнігі Філалета, Пацей, як ён сам сказаў на пачатку свайго сачынення, *na niektore iego balaumutnie, chocia nie na wszystkie, odrpisal* (Antyr., 12). Сапраўды, адны спрэчныя месцы Пацей асвяляе досыць падрабязна, іншыя мінае. Пры гэтым ён аддае перавагу тым пытанням, для аргументацыі якіх можа выкарыстаць якія-небудзь дакументальныя крыніцы, напрыклад, уласную перапіску.

Тэксты кірылічнага і польскамоўнага варыянтаў «Анттырыгіса» сёняня вядомы не толькі ў арыгіналах, але і паводле перавыдания ў З томе «Помнікаў палемічнай літаратуры ў Захоўні Руслі», зробленага «Рускай гістарычнай бібліятэкай» яшчэ ў 1903 г. На жаль, ацалелы кірылічны тэкст цалкам больш так і не перавыдаваўся. А вось польскі тэкст яшчэ раз перавыдадзены ў 1995 г. ва Вроцлаве (Antirresis). Перавыданне «Анттырыгіса» магло бы спрасіць доступ сучасным даследчыкам, якія вывучаюць яго не толькі з боку мовы і літаратуры, але і як гістарычнае сведчанне, тым больш, што на старонках твора Пацей змясціў шэраг дакументаў — акрамя вялікай колькасці вытрымак, яшчэ і поўныя тэксты: *Листъ княжати его милости першыи, дата зъ Люблина, июня 21 дня, року 1593* (Анттыр., 95—105); *Листъ другиі владыки Володымеръскаго, писанный до его милости пана воеводы Киевъскаго, зъ Володымера, дата марта 25 дня, року 1595* (Анттыр., 117—125); *Листъ владыки Володымеръскаго до его княжацкое милости пана воеводы Киевъскаго писанный, зъ Рожанъки, июня 16 дня, року 1595* (Анттыр., 133—141); *Инструкцыя¹ пану Лучшковъскому, до Торуня на сынодъ евангелицкій, который маеть быти августа 21 дня* (Анттыр., 150—160); *Копия листу единого сенатора до*

¹ Гэтая «Інструкцыя» адыграла не апошнюю ролю ў справе царкоўнай уніі. Ва ўсякім разе так, здаецца, лічыў сам Пацей, які вобразна пісаў пра яе: *А тутъ маешь тулю нещасливую колоду, которая завалила дорогу до того синоду, которого былъ его королевская милость зъ добромътивое ласки своее позволитъ рачыть* (Анттыр., 160). Са слоў аўтара «Анттыригіса», «Інструкцыя» нейкім чынам трапіла да караля, які быў абражаны як яе зместам, так і дзёрзкім тонам князя Астрожскага. Пасля гэтага кароль адмовіў у папярэдне дадзенай згодзе на правядзенне праваслаўнага сабора, які павінен быў адбыцца перад паездкай Іпація Паця і Кірыла Цырлецкага ў Рым і на якім меркавалася давесці да грамадства мэты гэтай паездкі і ўмовы далучэння. У выніку царкоўная унія была заключана ў Ватыкане фактывна без шырокага абмеркавання яе ў Вялікім Княстве Літоўскім, што на ёсце наступныя стагоддзі дало падставы для папракаў у таемнасці правядзення і — адпаведна — сумненняў у легітымнасці.

его милости пана воеводы Киевъскаго (Анттыр., 162—167); листъ папежский (без уступнай часткі) (Анттыр., 222—227); Копия зъ листу его королевское милости. 22 марта року 1599¹ (Анттыр., 318—320). Акрамя гэтага ў кірылічным варыянце ёсць прывілей пад назвай «Въ составе пятомъ, уставленіе Великого Костенътина» (Анттыр., 71—72; прауда, укладальнікі тома не сумняваюца, што гэты прывілей падложны, пра што і паведамлі ў зносы на с. 542), а ў польскім варыянце тэксту змешчаны ліст ад 24 чэрвяна 1591 г. ад імя ўладык Луцкага, Львоўскага, Пінскага, Холмскага, у якім паведамляеца пра іх заходы адносна уні (Анттыр., 133—141). На старонках «Анттырызіса» можна знайсці вялікую колькасць цытат з самых розных дакументаў: ад пастаноў Усяленскіх сабораў, да каралеўскіх загадаў і прыватных лістоў. Усе яны маюць на мэце пераканаць чытача ў абгрунтаванасці сцвярдзенняў і высноў аўтара «Анттыризіса» і выкрыць падман аўтара «Апокрызіса». Думаеца, што наўнасць сучаснага якаснага перавыдання дапамагла б зацікаўленым філологам і гісторыкам вырашыць, з'яўляюцца гэтыя дакументальныя аргументы дакладнымі спісамі аўтэнтычных адпаведнікаў ці вынікам літаратурнага таленту самога аўтара.

Акрамя спасылак на афіцыйныя дакументы ў тэксле «Анттыризіса» багата і спасылак на тэксты Свяшчэннага Пісання, творы айцоў царквы і папулярных у той час антычных аўтараў. Так, Пацей заўважае Філалету: *а паметай на оные слова Гомеровы: «якое слово прорчеши, таковоежь и услышшишь»* (Анттыр., 385). Дарэчы, у «Отпісе на ліст клірку Астрожскага» Пацей прыводзіц гэтыя ж крылатыя слова: *паметайже на оные слова поеты зацнога Гомеруса, еслись ихъ коли читаль: «яково слово речеши, таковоежь и услышшишь»* (Отпіс, 484—485).

Іншай Пацей надзвычай змацыйнальны аўтар, які да таго ж цудоўна валодаў жывой народнай мовай, дзякуючы чаму яго тэксты набываюць непаўторны каларыт і робяцца лёгкі пазнавальнымі на фоне іншых палемічных твораў таго часу. Ён досыцьчаста выкарыстоўвае народныя выслоўі, устойлівыя выразы:

- *А тут Філлятеть самъ свою власною сокиркою подтаяться* (Анттыр., 343);
- *Баба на торгъ гневалася, а торгъ о семъ ани ведать* (Анттыр., 338);
- *Въ царествии небесномъ ... бы даль Богъ, яко оно мовять, и за печью усести* (Анттыр., 189);
- *Дворъ ... ветромъ горожонъ* (Анттыр., 389);
- *Добре имъ тыые потравы (стравы — М. С.) прысолодивши, на нась, безъ нась урадивши (рашыўши — М. С.), на шыни наши усадили* (Анттыр., 151);
- *На то очи розъявиль* (Анттыр., 233);
- *Опарывшися на молоце, и на воду дмухает* (Анттыр., 216);
- *Познають куколь межи пшеницю!* (Анттыр., 73); куколь — ‘пустазелле’.
- *Памени на оную прыказку: собака брешеть, а ветръ несетъ* (Анттыр., 404);
- *Постолите (звычайна — М. С.) съ пустого корча альбо сова, альбо пугачъ вылетаетъ* (Анттыр., 384);
- *Пусти только уши на торгъ, зоставь другое ухо стороне, доведаешся и большей того, анижъ ся тутъ написано!* (Анттыр., 168);
- *Сами бьете, сами жалуете, самижъ бивши и плакати не даете* (Анттыр., 332) і бивши набивши — и плакати не велять (Анттыр., 409);
- *Самъ гуду, самъ же и плешу* (Анттыр., 290);
- *Умеемъся (поведа) своею пядишю мерыты* (Анттыр., 328);
- *Што ядовитая слинка до усть прынесла* (Анттыр., 383);
- *А протожось радиль бы-мъ я Філлятеву, абы лепей у свою мантыку смотреть, што въ ней носить, а въ чужую не загледаль* (Анттыр., 386). Лексема

¹ Па нашых назіраннях, 22 сакавіка 1599 г. — самая познія канкрэтная дата, названая ў творы, а гэта азначае, што «Анттыризіс» мог быць надрукаваны толькі пазней.

манътыка не засведчана «Гістарычным слоўнікам беларускай мовы», але там знаходзім лексемы *мантъ*, *мантия*, *мантыя* ‘доўгая шырокая адзежына ў выглядзе плаща’ [9, вып. 17, с. 257]. Падобны выраз знаходзім і ў іншым творы, ужо адкрыта падпісаным Пацеем: *Не загледайже ты въ мою маньтыку! смотри свое сукни, што въ ней несешь!* (Отпіс, 488), што сведчыць як пра моўнае падабенства гэтых тэкстаў, так і пра пашыранасць дадзенага выразу ў тагачаснай мове.

• *Але и я на блазна-мъ походить, же ся такъ дальго въ речь удаю зъ шаленымъ холопомъ, который, подобно маслоку отившися, леда што бредитъ!* (Антры., 404). *Маслокъ* — напой з канаплі, які ап'яняе [24, с. 35]. Гэта лексема ў XVII ст. была вядома рускай мове [24, с. 35] і, як паказвае вышэйпрыведзены прыклад, старабеларускай мове, а таксама і польскай — у польскім варыянце «Антрызыса» гэтаму фразеалагізму адпавядзе *podobno masłoku opłoszy się* (Antir., 170). І хаць «Гістарычны слоўнік беларускай мовы» дадзеную лексему не фіксуе, яе існаванне засведчана ў тэксле «Антрызыса».

• *А тутъ ми вже прыйдеть съ Филиялемъ праве яко въ шранъки въступити* (Антры., 89); ... якобы вашой княжацкой милости съ кралемъ его милостью въ шранъки вступовати не прыходило (Антры., 167). Фразеалагізм яко въ шранъки въступити паходзіць з нямецкага выразу *in die Schranken treten gegen j-n, mit j-t* ‘выступіць супраць каго-небудзь, паспрачацаць, памерыцаць сіламі з кім-небудзь’, [19, т. 2, с. 364]. У выніку калькавання нямецкага ўстойлівага выразу з'явіліся адпаведныя польскі *wchodzić w szranki* ‘спаборнічаць, мерыцаць сіламі’ [8, т. 2, с. 405] і старабеларускі въ шранъки въступити з такім жа значэннем, як вынікае з прыведзеных прыкладаў.

• *Оможь, въ тотъ часъ, коли ся крывода и вере и церьквамъ и духовенству вашому таковага дэяля, мовчали есте, панове адъверъсары, и черезъ спары на то смотрели есте* (Антры., 182). Выраз черезъ спары на то смотрели ўзыходзіць да польскага выразу *patrzeć przez szpary* ‘глядзець скрозы пальцы’ [8, т. 2, с. 404].

• *Далеко съ клубы выпадъ* (Антры., 250). У «Гістарычным слоўніку беларускай мовы» лексема *клуба* падаецца са значэннем ‘належнае становішча, норма’ [9, вып. 15, с. 127]; у ім не фіксуюцца канкрэтныя значэнні, якія можна судысіць з гэтым словам, арыентуючыся на польскую мову, дзе назоўнік *клуба* здаўна выступае з двумя асноўнымі значэннімі: 1) дыба; 2) ціскі [8, т. 1, с. 323]. А паходзіць назоўнік *клуба* з нямецкага *der Kloben*, дзе таксама мае вельмі канкрэтныя предметныя значэнні 1) блок; 2) ціскі; 3) палена; 4) скаба [19, т. 1, с. 1155]. Паказальна, што ў польскамоўным тэксле знаходзім выраз *daleko z kloby wypadł* (Antir., 106), дзе напісанне *kloby* вельмі блізка да нямецкага назоўніка.

• *А будеть ли Филияльеть такъ цнотливый, же ся укажетъ, хто есть, не змышляючи собе именъ неналежныхъ, але, скинувшись зъ облича тую машкару, которою ся покрываетъ* (Антры., 93). Назоўнік *машкарা* не мае тут ніякага дачынення да машкары — дробных мушак, а з'яўляеца вынікам ўсходнеславянскай адаптациі запазычанага з французскай мовы назоўніка *masque* < італ. *maschera* < араб. *maschara* ‘шут, насмешнік; жарт’ [14, с. 465].

А вось некалькі парэмійных шэдэўраў з іншых Пацеевых твораў: *Ано бы лепей гасити, коли у суседа горить, анижли коли до твоего даху прийдетъ!* (Унія, 30); *розвгневавъши ся на блоги кожъхъ хочешь спалити* (Справ. апіс., Кг адв.); *прыхававъши до места и за печь* (Справ. апіс., З адв.); *Не мовъ же тышино, бы на зло не вышло. Пану Богу тя поручую, хотя тебе не знаю* (Отпіс, 488); *не утаишся шило в меху, але врыхле* (хутка — М. С.) *натечет с ковшом на брагу!* (Отпіс, 542); *покуль бысь ся допросиль, остыль бы еси!* (Гарм., 40 адв.); *Оможь, ваша зъ ними згода, яко зъ огнемъ вода!* (Гарм., 56 адв.).

Пералік устойлівых выразаў, ужытых Пацеем у «Антрызысе» і ў іншых літаратурных творах, можна працягваць вельмі доўга, не перастаючы здзіўляцца іх трапнасці, моўнай і вобразна-мастацкай дасканаласці. Застаецца толькі

шкадаваць, што парэмійны фонд рэлігійна-палемічных тэкстаў вельмі рэдка выступае ў якасці аб'екта навуковага вывучэння.¹

Эмасцянальнасць аўтара «Антырызіса» асабліва выразна праступае ў яго адносінах да апанента — Хрыстафора Філалета. Якіх толькі эпітэтаў і па-раунанняў не шкадаваў першы, каб ачарніць другога! Пацей піша пра Філалета выключна як пра ератыка²: *не есть Русиномъ, але... спроснымъ* (сапсанавым, заганным — М. С.) *геретикомъ* (Антыр., 171); *Арыяниномъ будучи* (Антыр., 253; арыянства — адно з адгалінаванняў пратэстантызму, пашыранае на землях ВКЛ); *збегъ католический* (Антыр., 253); *тому щекарови* (брахуну — М. С.) *геретическому* (Антыр., 363). Філалет для яго — *тотъ баламутъ* (Антыр., 285); *тотъ выкрутачъ* (Антыр., 370); аднойчы ён нават названы *шаленымъ холопомъ* (404), што павінна было страшніна абрэзіць аўтара «Апокрысіса», бо закранала яго шляхецкі гонар. Досыць часта Пацей для адмоўнай характарыстыкі свайго апанента выкарыстоўвае вобразныя парадынныя канструкцыі, сярод якіх варт адзначыць створаныя на базе прастамоўных выразаў: *геретическое баламутни свое скрыте боронить, и таинствъ, яко гадина подъ травою* (Антыр., 45); *слухай же теперь того листу власного, съ которого Филалетъ, яко шершень, цветки свое выбираль* (Антыр., 117); *съ тою неправдою своею, яко сова на светло, не покажешь* (Антыр., 129); *яко песь — съ тылу кусаочи* (Антыр., 386) і інш.

Аўтар «Антыризіса» звяртаецца да свайго апанента то з выразнай непрыхільнасцю: *О, превротный геретику!* (Антыр., 235); *О, проклятый геретику, ощусте (ашуканец — М. С.) людъский!* (Антыр., 340); *О вишетечная и невыпареная губо!* (о, распусная і бессаромная губа! — М. С.) *яко то смеешъ мовити?* (Антыр., 357), то здзекліва-іранічна: *ушко милый* (Антыр., 244); *Отожъ, небоже страдный!* (Антыр., 405).

Сярод назваў апанента і звароткаў асаблівую цікавасць выклікаюць індывідуальна-аўтарская неалагізмы. Так у кірілічным варыянце знаходзім складаны назоўнікі *Филяплетъ* і *Филяплетка: тотъ Филяплетъ* (Антыр., 395); *тотъ Филяплетка* (Антыр., 362); *А мой милый Филяплеме!* (Антыр., 244); *Але, пане Филяплеме, гамуйся!* (стрымайся, вазьмі сябе ў рукі — М. С.) (Антыр., 387); *пане Филяплеметко* (Антыр., 194). Як вядома, аўтар «Апокрысіса» выступіў пад псеўданімам Хрыстафор Філалет, што перакладаецца з грэчаскай мовы як Хрыстаносец Праудалюб. Аўтар «Антыризіса» паведамляе: *podobno u sam dyabel, z piekla wylazsy, nie mogl gorszey nieprawdy zmyślić, iako ten Krysztof Philaleet w tych swoich kłiąszkach napisał! Ktorego właśnie każdy nazwać może Diawolofor y Philopseudis, aniszli Cristum ferens et amator veritatis³* (Antir., 7). Абыграўшы лацінскі назоўнік *Philopseudis*, Пацей утварыў новы антрапонім *Филяплетъ* — ‘той, хто любіць няправду’. А вось у «Отпісе на ліст клірку Астрожскага» Пацей піша пра аўтара «Антыризіса» (г. зн. пра сябе) ва ўласцівай яму манеры

¹ У межах кандыдацкай дысертациі «Фразэалогія беларускай мовы XVI — XVII стст.» (1980) даследаваў фразэалагізмы, у тым ліку і ў тэкстах рэлігійнай палемікі (на прыкладзе 5-і тамоў «Актов, относящихся к истории Западной России», а таксама 39 тамоў «Актов, издаваемых Виленскою археографическою комиссию»), Ф. І. Тамашэвіч. З набыткай айчыннага гісторычнага мовазнаўства ў галіне фразэалогіі можна называць і кандыдацкую дысертацию В. К. Мароз «Фразэалогія беларускіх летапісіў» (1986).

² Пацей неаднаразова выразна гаворыць пра тое, што аўтар «Апокрысіса» адрокся ад каталіцтва на карысць пратэстантызму, што ён не вызнае праваслаўе, якое ўзімія абараняць, а гэта значыць, што Пацей ведаў яго сапраўднае імя. Прыклады тут і далей падаюцца ў тых граматычных формах, у якіх яны адзначаны ў тэксле.

³ Відаць, і сам д'ябал, з пекла вылезы, не мог выдумаць горшай няправуды, як эты Крыштаф Філалет у той сваёй кніжцы напісаў! Кожны можа называць яго хутчэй Д'ябаланосцам і Ілжалюбцам, чым тым, хто носіць Хрыста і любіць прауду! (пераклад наш — М. С.)

ў трэцій асобе як пра побожнага мужа *Філотия* («Філотей — ‘той, хто любіць бoga’): *И я тебе отсылаю до отказу неякого побожнага мужа Філотия и до книжок, названыхъ Антырызисъ, которые писать противъ вашего Филялета, показуючи его быти Филяпсевдомъ, а не Филялетомъ, а то изъ таکъ много часу надъ неправдою стравиль, которая всему свету явна* (Отпіс, 542). Што цікава, у самім «Антырызісе» аўтар ні разу не называе сябе Філацеем. Гэтае імя ён, відаць, прыдумаў сабе крыху пазней, пасля ўжо напісання кнігі, калі складаў адказ на ліст клырку Астрожскага. Вельмі паказальна і імя-мянушка **Філяпсевдъ**, якое адразу ж асцыруеца з адпаведным месцам у «Антырызісе» і якое можа ўспрымацца як яшчэ адно сведчанне аўтарства Пацея. У гэтым жа адказе на ліст клырку Астрожскага знаходзім месца, дзе Пацей, абараняючы Фларэнційскі сабор, піша, што ніхто з гісторыкаў не апісаў ніякіх жудасных спраў, якія прыпісваюцца праваслаўнымі гэтаму сабору (тут Пацей мае на ўвазе сачыненне 1598 г. «Гісторыя пра Ферара-Фларэнційскі сабор»): *Показыжъ ми хоты одного таковаго, который бы хоты словце о томъ написать и таковое баламутни посветиль! Хиба бысте собе знову якого Филялета змыслили, але имы теж окажемъ не одного Еленхопсевда, которые его выткнуть и покажуть быти Філонпсевдомъ!* (Отпіс, 533—534). Зразумела, што пад *Еленхопсевдом* (‘тым, хто выкryвае няправду’) Пацей меў на ўвазе сябе як аўтара на той час адзінага, наколькі вядома, літаратурнага адказу на сачыненне Філаleta. А першае выкарыстанне імя *Еленхопсевдъ* знаходзім на 13 старонцы польскага тэксту ўсё таго ж «Антырызіса» (кірyllічны тэкст першых 24 старонак, на жаль, не захаваўся): *A isz się on nazwał Krysztoporem Philaletem, czym nie tylko rzeczą samą, ale ani słowem nie iest, — słusznier go ia nazwać mogę Diawolophoron y Philopseudem. Przeto y ia tess mogę się nazwać sprawiedliwiej, niszli on, Philoletem y Elenchopseudem: a to — isz, dla miłości y prawdy Bożej, pokazuję ludziom krześciańskim falsz y nieprawdę iego.*¹ (Antir., 13) Як бачна, і тут Пацей вядзе гульню са складанымі антрапонімамі, што, трэба прызнаць, робіць яго выкryвальныя выказванні мастацка-вобразнымі.

Эмацыяналынансъ аўтара «Антырызіса» прайвілася нават на ўзроўні структуры самога твора, што бачна асабліва выразна пры парадунні структуры гэтага сачынення і «Апокрысіса», у адказе на які яно і было напісана: калі Філаlet паслядоўна, паступова абвяргае Скаргу, з якім ён палемізуе, то ў «Антырызісе» падыход іншы — у ім абвяргаючца не ўсе сцвярджэнні, выказаныя ў «Апокрысісе», а пераважна тыя, якія найбольш усхвалявалі Пацея.

Сёння з вялікай долія верагоднасці можна сцвярджаць: Пацею было вядома, што аўтарства «Апокрысіса» належыць валынскому шляхцічу-пратэстанту Марціну Бранеўскаму — пра гэта сведчаць як празрыстыя намёкі, так і досыць канкрэтныя выказванні ў «Антыризісе» (gl., напр., с. 171, 174, 217, 253—254). Пацей прама заяўляе: *Y by mi się godzilo, ukazał bym go palcem!*² (Antir., 73). Ва многім дзякуючы настырманасці Пацея, выказанай ім на старонках свайго сачынення ў адносінах да аўтара «Апокрысіса», імя апошняга сёння не лічыцца загадкай. Вось, напрыклад, адно з найбольш паказальных у справе высвятлення аўтарства «Апокрысіса» месцаў з тэксту «Антыризіса»: *Отожъ и Филялетъ, подобно Арыяниномъ будучи, не можетъ тое професии* (публічнага вызнання

¹ Паколькі ён называўся Хрыстаносцам Праўдалюбцам, якім ні на спраўах, ні на слоўвах не з'яўляецца — то я магу называць яго хутчэй Д'ябаланосцам і Ілжалюбцам. І я таксама магу называцца справядлівей, чым ён, Праўдалюбцам і Лжэвыкryвальнікам, таму што для міласці і праўды Божай паказваю людзям хрысціянскім фальш і няправду яго. (Пераклад наш. — М. С.)

² И калі б гэта адпавядала маёй годнасці, паказаў бы на яго пальцам! (Пераклад наш — М. С.)

веры — М. С.), которую митрополить и владыкове учинили, хвалити: бо ее давно отступиль, а только светомъ лудить, удаочися за Русина (праваслаўнага — М. С.), которымъ николи не быль; а гдебы его еще хто лепей перекупиль, местечками и селами болшиими ему посветиль, певне бы и на Рускую професию, которое теперь боронить, губу отворильт. Не дивъ прото, же, маючи руце добре намазаные за то, таковыи разъсудокъ о тыхъ речахъ чынить, и того, которого Иисус Христосъ слухати рассказаль, яко збегъ католический, слухати не кажеть, бо давно и Самого Христа Бога праведивого отступиль. (Антыр., 252—253)

На старонках «Антырызіса» шмат загадак, разгадаць якія можна толькі пры вельмі ўважлівым яго прачытанні з адначасовым паглыбленнем у кантэкст тагачаснай рэлігійнай палемікі, чаго вымагае нават адказ на простое пытание: калі выйшаў з друку кірылічны варыянт «Антырызіса»? Найперш варта адзначыць, што разыходжання паміж тагачасным і сучасным лічэннем гадоў няма — Новы год у канцы XVI ст. на землях ВКЛ ужо адзначаўся 1 студзеня, што немалаважна, паколькі прыкладна да 1550 г. новое літо, як тады гаварылі, пачыналася 1 верасня [16, с. 107]. На тытульнай старонцы польскамоўнага варыянта «Антырызіса» пазначана, што книга выйшла *Roku Państkiego 1600* (Antir.). І гэта не выклікае сумненняў. Паколькі тытульныя старонкі кірылічнага варыянта не захаваліся, то пра час яго выхаду неабходна здагадвацца. Паспрабуем прывесці сціслыя развагі на гэты конт. Выход «Антырызіса» павінен быў нейтралізаваць створанае «Апокрысісам» (Вільня, 1597¹; Астрог, 1598) уздзеянне на пачуцці і — галоўнае — на рэлігійную свядомасць грамадства. Падрыхтоўка грунтоўнага адказу, дый яшчэ на дзвюх мовах, патрабавала пэўнага часу. Да таго ж якраз у 1599 г. Пацей стаў мітрапалітам, а выкананне адпаведных абавязкаў, безумоўна, вымагала шмат часу і сіл ад 58-гадовага чалавека. У тэксце «Антырызіса», як ужо гаварылася вышэй, самая позняя канкрэтна абазначаная дата — 22 сакавіка 1599 г. Значыць, кірылічны варыянт «Антырызіса» мог выйсці з друку толькі пазней. Паколькі дакладныя даты выхаду кірылічнага і польскамоўнага варыянтаў «Антырызіса» не ўстаноўлены, але вядома, што першы мог быць апублікаваны пасля сакавіка 1599 г., а другі — на працягу 1600 г., то нам падалося правамерным ушанаваць выход гэтай кнігі ў 2010 г., калі 410-годдзе абодвух варыянтаў кнігі ўжо адбудзеца насамрэч.

Старонкі «Антырызіса» змяшчаюць яшчэ шмат цікавага і могуць дашь падставы для розных назіранняў і высноў. Удумлівы чытак можа зрабіць для сябе не адно адкрыццё, уважліва пераглядаючы старажытны тэкст. А таму скажам яму, следам за Пацеем: **І я тэже отсылаю до отказу неякога покожнога мужа Филотия и до книжокъ, названыхъ Антиризис.**

Крыніцы і іх скарачэнні

Antir. — Antirrisis // Русская историческая библиотека. — Т. 19. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — Кн. 3. — Петербург, 1903. — Стлб. 477—982; **Антыр.** — Антиририсис // Там же. Стлб. 477—982; **Ліст** — Лист Ипатия Потея к князю Константину Константиновичу Острожскому // Там же. — Стлб. 983—1040; **Отпіс** — Отпись на лист неякого клирика Острозского // Там же. — Стлб. 477—982; **Гарм.** — Гармония // Там же. — Т. 7. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — Кн. 2. — Петербург, 1882. — Стлб. 169—222; **Унія** — Уния //

¹ Пад прысвячэннем Яну Замойскаму ў «Апокрысісе» пазначана: *Остатнега дня місяца актобра, по старожытнаму, року 1597*. Значыць, кніга магла выйсці ў самым канцы 1597 г. — у лістападзе ці снежні, або ўжо ў наступным годзе, таму што дата прысвячэння не абавязковая супадае з датай выхаду самай кнігі.

Там же. — Стлб. 111—168; **Грамата** — Грамота киевского митрополита Мисаила к папе Сиксту IV, 1476 года // Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссию для разбора древних актов. — Киев, 1887. — Ч. 1. — Т. 7. — С. 193—231; **Тастав.** — Потеи И. Духовное завещание. Апология унии. 19 ноября 1609 г. // Там же. — Киев, 1883. — Ч. 1. — Т. 6. — С. 391—396; **Справ. апіс.** — Справедливое описание. — Вильня, 1597. (М/ф. НББ); **Паранэтыка** — Пацей I. Паранэтыка // Анталогія даўній беларускай літаратуры: XI — першая палова XVIII стагоддзя / А. І. Богдан [і інш.]; 2-е выд. — Мінск, 2005. — С. 620—621; **Antirresis** — Росіej Hipacy. Antirresis abo Apologia przeciwko Krzysztofowi Philaleutowi, który niedawno wydał książkі imieniem starożytniej Rusi religiej greckiej przeciw księžkom o synodzie brzeskim, napisanym w roku Pańskim 1597. Opracowali J.Byliński i I.Dlugosz. — Wrocław, 1995. — 288 s.

Літаратура:

1. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссию. Т. 4. 1588 — 1632. — СПб, 1851. — VIII, 529, 25, 20 с.
2. Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссию для разбора древних актов. — Киев, 1883. — Ч. 1. — Т. 6. — 182, 939 с.
3. Бірыла, М. В. Беларуская антрапанімія: уласны імёны, імёны-мянушки, імёны па бацьку, прозвішчы / М. В. Бірыла. — Мінск, 1996. — 326 с.
4. Булыка, А. М. і інш. Гістарычна марфалогія беларускай мовы / А. М. Булыка, А. І. Жураўскі, І. І. Крамко. — Мінск, 1979. — 328 с.
5. Вялікае Княства Літоўскае: энцыклапедыя ў 2-х т. Т. 2. Мінск, 2006. — 792 с.
6. Галенчанка, Г. Я. Пасланне да папы рымскага Сікста IV. Вільня, друкарня Мамоніцаў. 1605 г. / Г. Галенчанка // Наш Радавод. Кн. 8: «Беларусы і палікі: дыялог народаў і культур. X—XX ст.»: Матэр. Міжнар. «круглага стала», Гродна, 28 — 30.09.1999. — Гродна, 2000. — С. 79 — 107.
7. Галенчанка, Г. Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных связей Беларусі XV — сярэдзіны XVI ст. / Г. Я. Галенчанка. — Мінск, 2008. — 458 с.
8. Гессен, Д. Большой польско-русский словарь: в 2-х т. / Д. Гессен, Р. Стыпula. — Москва — Варшава, 1979. — Т. 1. — 664 с.; Т. 2. — 664 с.
9. Гістарычны слоўнік беларускай мовы. — Вып. 1 — 29... — Мінск, 1982 — ...
10. Голубев, С. Библиографические замечания о некоторых старопечатных книгах преимущественно конца 16 и 17 столетий / С. Голубев // Труды Киевской духовной Академии. — Т. 1. — Киев, 1876. — С. 121—161.
11. Карагаев, И. П. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами / И. П. Карагаев. Вып. 1. — Санкт-Петербург, 1878. 280 с.
12. Карский, Е. Ф. Белорусы / Е. Ф. Карский. — Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. — Вып. 2. Старая западно-русская письменность. — Петроград, 1921. — 247 с.
13. Кніга Беларусі. 1517—1917: зводны каталог [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, НДА кнігазнаўства; складальнікі каталога: Г. Я. Галенчанка (д.г.н.), Т. В. Непарожная, Т. К. Радзевіч; складальнікі электроннага выдання: Г. У. Кірэева, А. А. Суша, К. В. Языковіч; адказны рэдактар Г. У Кірэева. — Мінск, 2006.
14. Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Российская АН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова / Л. П. Крысин. — Москва, 2008. — 944 с.
15. Лабынцаў, Ю. Рымскі «Ключ на пасхалію» 1596 г. (Да 400-годдзя Брэсцкай уніі) / Ю. Лабынцаў // Кантакты і дыялогі. Инфармацыйна-аналітычны бюллетэнь. — № 4. — 1996. — С. 22—28.
16. Лозка, А. «Псалтыр» Францыска Скарыны — не першая друкаваная беларуская кніга? / А. Лозка // Роднае слова. — 2009. — № 2. — С. 106—108.
17. Марозава, С. В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596 — 1839 гг.) / С. В. Марозава. — Гродна, 2001. — 352 с.

18. Миловидов, А. И. Описание славяно-русских старопечатных книг Виленской публичной библиотеки (1491 — 1800 гг.) / А. И. Миловидов // Отчет Виленской публичной библиотеки и музея за 1907 год. — Вильна, 1908. — 54 с.
19. Павловский, И. Я. Немецко-русский словарь: в 2-х т. / И. Я. Павловский. Москва, 2007. Т. 1: А — М — 1423 с.; Т. 2: Н — З. — 1007 с.
20. Падокішын, С. А. Інайі Пацея: царкоўны дзеяч, мысліцель, пісьменнік на пераломе культурна-гістарычных эпох. — Мінск, 2001. — 118 с.
21. Саверчанка, I. B. Augea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі: Адроджэнне і ранніе барока / I. B. Саверчанка. — Мінск, 1998. — 319 с.
22. Свістунова, М. I. Аб некаторых стылявых адметнасцях мовы палемічных твораў I. Пацея / М. I. Свістунова // Acta Albaruthenica. — № 7. — Warszawa, 2007. — С. 274—283.
23. Свістунова, М. I. Моўныя асаблівасці «Ключа на пасхалію» (Рым, 1596) / М. I. Свістунова // Матэр. міжнар. наук. канф. «Пісьменнік — мова — стыль», прысвеч. 75-годдзю з дня нарадж. праф. Л. М. Шакуна. Мінск, 15-16.11.2001 г. — Мінск, 2002. — Т. 1. — С. 206—210.
24. Словарь русского языка XI — XVII вв. — Вып. 9. — Москва, 1982. — 358 с.
25. Polski słownik biograficzny. — 1982. — Tom XXVII/1. — Zeszyt 112. — 208 s.

Артыкул паступіў у рэдакцю 3 чэрвеня 2010 года.

Марына Свістунова
«Да 410-годдзя выдання «Антрызіс»

Рэзюме

Артыкул прысвачаны аднаму з найбольш вядомых і значных твораў рэлігійнай палемікі канца XVI — пачатку XVII стагоддзя, якая ўзнікла як рэакцыя на падрыхтоўку і заключэнне Брэсцкай царкоўнай уніі. Аўтарам не ставілася мэта сістэмнага апісання і аналізу моўных асаблівасцей, і тым не менш значная яго частка заканчае менавіта мову твора.

Maryna Svistunova
«Antirisis: To The Anniversary Of 410
Year Of The Date Of The Publication»

The Summary

One of the most important and famous work of theological debates and polemics in the period between the end of XVI century and the beginning of the XVII century is observed in this article. The scholastic discussion of that period may be considered as a certain response to the preparation and contraction of the Brest Church Union. The author didn't aim to describe the system in the whole or to analyze the linguistic means in particular. But still the research covers much of the language characteristics of the "Antirisis" as well.

